

ПАСЬЛЯСЛОЎЕ

Кніга «Географія Беларусі» належыць пяру таленавітага вучонага і палітычнага дзеяча Аркадзя Смоліча (1891—1938). Яна стваралася пад час самавызначэння беларусаў як нацыі, барацьбы яе лепшых сыноў за самастойны дзяржаўны быт свайго народа.

А. Смоліч быў адным з найруплівейшых і самаахвярных дойлідаў беларускай дзяржаўнасці. Ягоным палітычным ідэалам сталася незалежная Беларуская Дэмакратычная Рэспубліка. Да беларускага адраджэнцкага руху Смоліч далучыўся ў 1910 г., будучы студэнтам Нова-Аляксандраўскага інстытуту сельскай гаспадаркі і лесаводства ў Пулавах. У 1914 г. у часопісах «Раніца» і «Лучынка» ён дэбютаваў эсюдамі на навукова-папулярныя і грамадзкія тэмы. З вясны 1917 г. А. Смоліч — адзін з дзейных лідэраў Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў Менску, рэдактар яе друкаванага воргану газеты «Грамада», плённы публіцыст. Пазней, калі БСГ дэферэнцыявалася і з яе вылучыліся трох плыні, ён стаў ідэолагам і тэарэтыкам (аўтарам праграмы) Беларускай Сацыял-Дэмакратычнай Партыі.

Асноўная перадумова пераходу да сацыялізму бачыцца аўтару праграмы БСДП не ў дыктатуры пралетарыяту, а ў дэмакратычным рэспубліканскім ладзе. Грунтуючыся на парламенцкім спосабе народнадаўладдзя, на такіх найважнейшых заваёвах грамадзтва, як «свабода слова, друку, сходаў, грамадаў, хаўрусаў, свабода сумлення, незачэпнасць асобы, дому, перапіскі, агульная роўнасць усіх грамадзян перед законам, аддзяленне царквы ад дзяржавы» можна, на думку Смоліча, падрыхтаваць «будучых творцаў сацыялістычнага парадку, арганізатораў, працаўнікоў сацыялістычнай рэспублікі». Бо менавіта дзяякуючы сацыяльным і палітычным рэформам, якія можна зъдзейсніць толькі ў дэмакратычных умовах, «вызвалеяцца ад падняволънае адміністрацыйнае апекі асоба чалавека, што дасыць ёй магчымасць вольна і шырока разъвіць свае прыродныя здольнасці,

ухіліць нездаровыя дэмаралізуючыя ўплывы няволі і ўціску».

Не пазбаўлены цікавасці пагляд беларускага сацыял-дэмакрата на будучыню нацыяй. «Тварыць па-за межамі нацыянальнасці, — пісаў А. Смоліч, — немажліва. І народ, звольнены ад капиталістычнага вызыску, таксама, як і ў цяперашняі часы, будзе выяўляць сваю найвышэйшую творчасць у нацыянальных формах. А значыць, і ўсёлюдскі прагрэс, які ёсць творчасцю перадусім, будзе ісьці нацыянальнымі шляхамі і прывядзець нікім чынам не да асіміляцыі народаў, а толькі да вышэйшае формы іх згоднага жыцця, працоўнага інтэрнацыяналу».

На працягу 1917 — 1920 гг. А. Смоліч удзельнічаў практична ва ўсіх акцыях, звязаных з вызначэннем лёсу Беларусі, будучыні яе народу. Ён быў актыўны на абодвух зъездах беларускіх партыяў і аганізацый увесну і летам 1917 г. У сінені 1917 г. Смоліч — удзельнік Усебеларускага зъезду, які абвясціў у Беларусі дэмакратычна-рэспубліканскі лад. У лютым-сакавіку 1918 г. ён — адзін з ініцыятараў ідэі суверэннасці Беларусі. Як радны Беларуское Народнае Рэспублікі належала да творцаў акту 25 сакавіка. У першым беларускім урадзе, Народным Сакратарыяце, Смоліч займаў пасаду сакратара асьветы.

Перад маладымі барацьбітамі за адроджаную, суверэнную Беларусь ляжаў непачаты край працы, вялікай і малой. Смоліч самааддана падзяляў агульнью ношу... Клапаціўся пра стварэнне трывалых перадумоў для росту грамадскае съведамасці, духоўнасці. Арганізоўваў курсы беларусазнаўства і сам з іншымі чытаў на іх. Рупіўся вакол заснавання культурна-грамадзкага таварыства «Бацькаўшчына». Узначаліў камісію, у якой сабраўся цвіет беларускае науки — акадэмік Карскі, прафесары Даўнар-Запольскі, Завітневіч, дзеяя хутчэйшага адкрыцця ўніверсітэту ў Менску. Адначасова ўвесь 1918 год, застаючыся службоўцам статыстычнага бюро Менскага губернскага земства, дабраў матэрыялы з географіі і эканомікі Беларусі, працаваў з падручнікам. Ведаў, якое неацэннае значэнне мае асьвета для духоўнай кансалідацыі народу, што толькі-толькі паягніўся да съведамага жыцця.

У кастрычніку 1918 г. А. Смоліч быў пасланы ў Горадню для пашырэння базы вызвольнага руху, реалізацыі ідэі беларускай суверэннасці. Але неўзабаве Горадзеншчыну занялі легіёны толькі што паўсталай з працяглага палітычнага нябыту Польшчы. Яны сталі нішчыць кволыя паасткі беларуское

дзяржаўнасці, перасъедаваць яе творцаў, і Смоліч перрабіраецца ў Вільню. Там у 1919 г. дапрацоўвае і выдае «Географію Беларусі», першую і, пэўна ж, галоўную сваю кнігу.

«Географія Беларусі» Аркадзя Смоліча — паважны навуковы твор і адначасова жывы, пранікнёны аповаяд пра беларускую зямлю, яе прыроду, гаспадарку і народ. У сваім часе яна атрымала шырокое грамадзкае прызнаньне, сталася незаменнаю крыніцю радзіманаўства, добра прычынілася да самапазнання беларусаў.

У 1920 — 1922 гг. А. Смоліч працуе выкладчыкам Віленскай беларускай гімназіі, чытае геаграфію на настаўніцкіх курсах, становіцца адным з заснавальнікаў і першым старшынёй Таварыства беларускіх школы, якое пазней адыграе немалую ролю ў барацьбе працоўных Заходній Беларусі за нацыянальную школу і культуру. Смоліч глыбока разумеў, якое вялікае значэнне мае нацыянальная адукацыя, школа ў жыцці народу. «Абудзіць масы народу ад застою, заклікаць іх да разумнага грамадзянскага жыцця, да культурнай творчасці можа толькі нацыянальная школа, — пісаў ён. — Нацыянальнае выхаванье аздараўляе і асвяжае народныя сілы, выкryвае скаваныя здольнасці народу, нясе яму духоўную моц, багаціць думку, правільна разъвівае яго розум».

Пагляд Аркадзя Смоліча на школу, на значэнне роднай мовы для ўзгадавання дзіцяці грунтаваўся на досьведзе, перажытым яго народам, ім самім. Некаторыя яго сілагізмы належаць да вечных ісціннаў, як, напрыклад, гэты: «Асноваю нацыянальнае школы служыць родная мова — адзнака нацыі, яе духоўны твар. Мова зьбірае ў сабе ўсё, што мае дух нацыі. Няма ў нацыі нічога ні малога, ні вялікага, чаго б мова не ведала. Без мовы не адбываецца творчасць народу. Пакуль жыве мова, датуль жыве і народ, датуль і нацыянальнае выхаванье будзе мець вялікую вагу і значэнне. Адабраць у народу мову — значыць спыніць яго развіццё, паставіць на дарозе яго культурнай творчасці глухую перагородку. Эпоха заняпаду мовы ў жыцці нацыі — гэта эпоха заняпаду ўсяго жыцця народу, спыненне працы яго розуму: гэта нацыянальная хвароба, саме горшае няшчасце, якое можа здарыцца ў цэлага народу».

Аднак адной асьветнай справай ў Вільні, з яе гістарычнымі, культурнымі беларускімі традыцыямі, А. Смоліч не абмяжоўваўся. Удзельнікі кааперацыйнага руху на Віленшчыне браты Канчэўскія, М. Арэхва, Э. Будзька ды іншыя на пачатку 20-ых гадоў

пасьляхова спалучалі задачы сацыяльнай абароны інтарэсаў насељніцтва з нацыянальна-асьветнымі вызвольнымі мэтамі. Смоліч далучаецца і да гэтае дзялянкі грамадзкае працы: яго абіраюць сябрам управы Віленскага хаўрусу кааператараў, прызначаюць інструктарам аддзелу. Аднак кірауніцтва польскай кааперацыі, якому самастойныя беларускія кааператывы былі косткай у горле, павяло з імі актыўнае змаганьне і пасъля двухразовай змены управы, арышту старшыні гэтага хаўрусу кааператарапаў Віленшчыны ўдалося, нарэшце, падпарадковаць яго свайму верхавенству. Не давалі польскія адміністрацыйныя ўлады магчымасці шырэй разгарнуць і асьветную працу. На кожным кроку вязалі руکі, па-езуіцку ладзілі перашкоды.

Як палітык і эканаміст Аркадзь Смоліч бачыў адкрыта каланіялісцкую скіраванасць палітыкі польскага ўраду ў дачыненьні да беларускіх земляў. Перспектывы беларускага нацыянальна-вызвольнага руху ў межах Польшчы бачыліся яму праблематычнымі. А тым часам БССР з яе шасьцю паветамі былой Менскай губерні, якая напачатку здавалася чиста каньюнктурным тварэннем, фікцыяй, нечакана съведчыла аб рэальных здабытках беларусаў на Усходзе. Напрадвесні 1921 г. сялянства там атрымала памешчыцкія, царкоўныя і так званыя скарбовыя землі ў сваё распараджэнне, рэспубліка пакрылася досыць густою сеткай беларускіх школаў, а ўвесень гэтага ж году расхінуў дзіверы Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Гэта былі пераканаўчыя аргументы на карысць Саветаў, іх нацыянальнае палітыкі. І ведаў пра гэта А. Смоліч не толькі з перыядычнага друку ды лістоў, што ішлі поштою, а і з больш надзейных, перадававых з аказіяй Дзяржаўная мяжа тады яшчэ не тварыла жалезнай заслоны. З вясны 1922 г. Смоліч на заказ наркамата асьветы БССР пераапрацоўвае, дапаўняе сваю «Географію Беларусі». Наклад другога выдання кнігі, выдадзенай Віленскім выдавецтвам Б. Клецкіна, ідзе ў асноўным праз граніцу, у Менск.

У 1922 г. А. Смоліч канчаткова праводзіць рысу пад сваёй палітычнай дзеянасцю і яшчэ да амністыі Савецкага ўраду дзеячам БНР пераезджае ў Менск для культурна-навуковай працы. Спачатку працуе ў наркамаце земляробства, дзе становіцца, паводле словаў наркома З. Прышчэпава, адным з самых дасьведчаных і аўтарытэтных беларускіх съпесы-ялістаў у галіне эканомікі і агрономіі. З 1923 г.

пачынае чытаць курс географіі Беларусі ды іншых краінаў у Белдзяржуніверсітэце, стварае ў ім кафедру краязнаўства, географічны кабінет. Ініцыюе скліканье напачатку Менскай, а затым і Усебеларускай краязнаўчых канферэнцыяў, непасрэдна прычыняеца да заснавання часопіса «Наш край». Лапідарна і дакладна акрэслівае задачы краязнаўчага руху. Бачыць у ім гарантую таго, што «Беларусь перастане быць краем, невядомым для саміх беларусаў».

У 1924 г. Аркадзь Смоліч у складзе камісіі Дзяржплану БССР праводзіць рэйнаваньне тэрыторыі рэспублікі, падзяляе яе на 10 адміністрацыйна-гаспадарчых акругаў. Праектуе выданьне часопісу «Плуг», дарадчыка і памочніка земляроба. У 1925 г. абіраецца правадзейным сябрам Інстытуту беларускай культуры, намеснікам яго старшыні. Арганізуе яго навукова-дасьледчую і выдавецкую працу, клапоціцца аб пашырэнні ў сістэме інстытуту прыродазнаўчых навук. Прывкладае намаганні для адкрыцця ў Горы-Горках сельскагаспадарчай акадэміі і Навукова-дасьледчага інстытуту сельскай гаспадаркі і лесаводства ў Менску. У 1927 г. становіцца першим беларускім прафесарам географіі.

У калектыўных зборніках і асобнымі выданьнямі выходзяць навуковыя працы А. Смоліча «Эканамічнае становішча Беларусі перад вайной і рэвалюцыяй», «Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка і яе акругі», «Тыпы географічных ланшафтаў Беларусі» (абароненая як дысертацыя), «Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раёнах Цэнтральнай Беларусі», «Географічны і тапаграфічны нарыс Заходняй Беларусі», «Насельніцтва Заходняй Беларусі, яго нацыянальны і прафесіянальны склад»...

Вывучаючы сельскую гаспадарку як прыярытэтную галіну беларускай эканомікі, дасьледчык бачыў, што яна мае свае асаблівасці, абумоўленыя прыродай і гісторычнай. Рэч у тым, што ў развіцці сялянскай гаспадаркі на Беларусі немалую ролю адыграў фактар практичнай адсутнасці тут ужо з XVI ст. супольнай формы землекарыстаньня. А. Смоліч ведаў, і ў гэтай думцы яго ўмацоўвалі дасьледваныні А. Котава, Л. Літашэнкі, што беларуская сялянская гаспадарка па інтэнсіўнасці і культурнасці ў нейкай меры апярэдзіла гаспадаркі развітых рэгіёнаў Расеі. Таму, лічыў ён, шматгадовы досьвед беларускага селяніна трэба рачыянальна выкарыстаць у сучасным земле-будаўніцтве.

Ягоныя пагляды падзялялі беларускія вучоныя-аг-

арнікі С. Скандракоў, А. Трахімаў, І. Кісякоў, эканаміст Г. Гарэцкі ды іншыя. Знаходзілі яны разуменьне і падтрымку ў тагачаснага кіраўніцтва наркамату земляробства. У 20-ых гадох досьць паспяхова ішло развіццё сялянскіх гаспадарак, выдзяленыне гаспадароў на хутары і пасёлкі. Маладзейшыя беларускія эканамісты і аграрнікі працавалі пад дэвізам «Зробім Беларусь Даніяй». Неўзабаве вучоныя і практикі сельскага будаўніцтва ў Беларусі будуць асуджаныя і жорстка пакараныя ўзмажнелым таталітарызмам, за сваю навуковую ініцыятыву і грамадзянскі парыў пойдуць на Гальгофу. Смоліч падзеліць іх лёс. Але яшчэ была сярэдзіна 20-ых і новае грамадзтва не складалі буры. Яно больш-менш нормальна працавала. Смоліч мусіў на нейкі час адхіляцца ад навуковае працы, дакладней спалучаць яе з утылітарнымі заданнямі. Адгукаўся на заказ асьветнага ведамства, пісаў «Кароткі курс географіі Беларусі», і ў саўтарстве з М. Азбукіным «Географію пазаўрапейскіх краёў».

На пошуках, новыя падыходы Аркадзя Смоліча ў географічнай навуцы зважае навуковая грамадзкасць краіны. За дасьледваньні «Разъмяшчэнне насельніцтва на тэрыторыі Беларускай ССР» і «Сельскагаспадарчыя раёны, папярэдняя схема і метадалагічны ўвагі» Рускае географічнае таварыства ўзнагароджвае беларускага вучонага малым залатым медалём. Патрыярх географічнай навукі П. П. Сямёнаў-Цяншанскі вітае Смоліча як дасьледчыка-наватара, прарочыць перспектыўнасць яго навуковаму кірунку ў географії.

Нарэшце, збываецца адна з запаветных мараў Смоліча-вучонага, патрыёта: на базе Інбелкульту адкрываецца Беларуская Акадэмія Навук, жыццядзейная асновы якой, яе статут ён распрацаваў разам з С. Некрашэвічам, У. Ігнатоўскім і В. Ластоўскім. Акадэмія, паводле думкі А. А. Смоліча, павінна завяршыць «працэс нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі і паставіць яе, зусім яшчэ нядайна ўбогую і цёмную, у шэраг перадавых культурных краінаў сьвету».

Пры канчатковым усталяваньні таталітарнай сістэмы ў СССР, што рабілася пад выглядам пабудовы сацыялізму, навуковая і мастацкая інтэлігенцыя сталася першай яе ахвярай. Улетку 1930 г. А. Смоліч у ліку ста з лішнім беларускіх навукоўцаў, грамадзекапалітычных дзеячоў і пісьменнікаў быў арыштаваны, а у красавіку 1931 г. пастановай несудовага

органа ОГПУ высланы на Урал. Пасля заканчэння тэрміну адміністрацыйнай высылкі ў 1935 г. вучоны жыў у Ішыме Омской вобласці, працаваў у райкалгассаюзе, выкладаў географію ў жывёлагадоўчым тэхнікуме, чытаў лекцыі на курсах удасканалення настаўнікаў. Уначы з 17 на 18 чэрвеня 1937 г. быў другім разам арыштаваны і роўна праз год расстраляны ў Омской турме. Канчаткова рэабілітаваны ў 1988 г.

Гэтае, фактычна пятае, выданье (калі ўлічваць яшчэ перапрацаванае менскае выданье 1925 года, якое выйшла пад назовам «Кароткі курс географіі Беларусі») «Географіі Беларусі», якая сёння вяртается да чытача, зроблена з трэцяга віленскага. Кніга напісана аўтарам не паводле палітычна-адміністрацыйных межаў Беларусі, як яны склаліся на пачатку 20-ых гадоў, а згодна з яе этнічнымі рубяжамі.

«Вось жа, калі б тыя беларусы, што прачытаюць гэтую кнігу, — пісаў Аркадзь Смоліч у прадмове да першага яе выданья, — зацікавіліся сваёй Бацькаўшчынаю, каб узяліся самі за глыбейшае навуковае пазнаньне яе ці асобных праяваў яе жыцця, каб заахвоціліся шукаць і бачыць яе арыгінальнае харэство, дык бы аўтар лічыў сваю працу дайшоўшай мэты. А калі б у іх хоць крыху пабольшала замілаваньня да свае роднае многапакутнае стараны, такай простай і разам цудоўнай, нават у часы занядабу свайго поўнай велічу і схаваных сілаў, каб яны паверылі ў яе вялікую будучыню і дзеля будучыні гэтай шчыра працаваць і змагацца пачалі, тады б аўтар быў бы папраўдзе шчасльіў». Ці ж праз семдзесят чатыры гады гэты спадзеў-зварот страціў сваю актуальнасць? Ці адзін з апосталаў 20-ых гадоў не прамаўляе і да нас?

Арсень Ліс

ББК 26.8 (2Б)
С 51
УДК 91 (476)

Друкуецца па выданыні:
Смоліч А. Географія Беларусі.
Выд. 3, перароб. і дап.—
Вільня: Вілен. выд-ва Б. А. Клецкіна.
Беларускі аддзел, 1923.

*Выпушчана па заказу Таварыства
беларускай мовы імя Ф. Скарыны.*

**Мастацкае афармленыне
фірмы «Графема».**

Пасъляслоўе А. Ліса.

Смоліч А.

**С 51 Географія Беларусі / Пасълясл. А. Ліса.—4-е
выданьне.—Мн.: Беларусь, 1993.—382 с.: іл.
ISBN 5-338-01035-6.**

Кніга Аркадзя Смоліча (1891—1938) — выдатнага вучонага і палітычнага дзеяча, педагога і літаратара — упершыню пабачыла сьвет у 1919 годзе, пасъля неаднаразова перавыдавалася. Напісаная прыгожай літаратурнай моваю, багата ілюстраваная, насычаная цікавымі звесткамі з гісторыі і этнографіі, яна і сёньня застаецца ўзорам навукова-папулярнага апісання нашае зямлі.

Адресуецца шырокаму колу чытчоў, а таксама вучням для пазакласнага чытання.

1805060000—036
С————— Зак. выд. 92
М 301(03)—93

ББК 26.8 (2Б)

ISBN 5-338-01035-6

© Афармленыне. «Графема», 1993
© Пасъляслоўе. А. Ліс, 1993